



Flashcardo.com

Vi hoppas att dessa utskrivbara flashcards kommer att vara användbara för dig. För att hitta ännu fler flashcards-produkter, gå till vår webbplats www.flashcardo.com/sv. På Flashcardo.com erbjuder vi online-flashcards, flashcards med upprepad inläring, video-flashcards och mycket mer. Allt är gratis och redo att användas av elever över hela världen.

Upphovsrätt, licensanteckningar

Denna PDF är skyddad enligt upphovsrättslagen och alla rättigheter är förbehållna. Du får gärna dela denna PDF med vem som helst. Däremot är det inte tillåtet att sälja denna PDF eller dess innehåll. Om du har några frågor, gå till www.flashcardo.com/sv för att kontakta oss. Tack!

Ansvarsfriskrivning

DENNA PDF TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA FÖRFATTARNA ELLER UPPHOVSRÄTTSSINNEHAVARNA VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I ETT AVTAL, SKADESTÅND ELLER ANNAT, SOM UPPSTÅR FRÅN, UTANFÖR ELLER I SAMBAND MED PDF ELLER ANVÄNDNINGEN AV ELLER ANDRA HANTERINGAR AV PDF.

Upphovsrätt © 2025 Flashcardo.com. Alla rättigheter förbehållna

Dubbelsidig utskrift

Observera att dessa flashcards är avsedda att skrivas ut dubbelsidigt. Om din skrivare inte kan skriva ut dubbelsidigt, ladda ner de enskilda flashcard-PDF för utskrift.

jag

du

han

hon

den/det

vi

ni

de/dem

vad

vem

var

varför

hur

vilken

när

sedan

om

verkligen

men

eftersom

inte

ён
ён - jon

ты
ты - ty

я
я - ja

мы
мы - my

яно
яно́ - janó

яна
яна́ - janá

што
што - što

яны
яны́ - janý

вы
вы - vy

чаму
чаму́ - čamú

дзе
дзе - dzie

хто
хто - chto

калі
калі́ - kalí

які
які́ - jakí

як
як - jak

сапраўды
сапраўды́ - sapraǔdý

калі
калі́ - kalí

тады
тады́ - tadý

не
не - nie

таму што
таму́ што - tamú što

але
алé - alié

det här

Jag behöver det här

Hur mycket kostar det här?

det där

alla
allmännelig

eller

och

att veta

jag vet

jag vet inte

att tänka

att komma

att lägga

att ta

att hitta

att lyssna

att arbeta

att prata

att ge
allmännelig

att tycka om

att hjälpa

Колькі гэта каштуе?
Колькі гэта каштуе? - Kólkі héta kaštúje?

Мне гэта трэба
Мне гэта трэба - Mnie héta tréba

гэты
гэты - héty

або
або - abó

усе
усе - usié

той
той - toj

Я ведаю
Я ведаю - Ja viédaju

ведаць
ведаць - viédać

i
i - i

прыходзіць
прыходзіць - prychódzić

думаць
думаць - dúmać

Я не ведаю
Я не ведаю - Ja nie viédaju

знайсці
знайсці - znajscí

браць
браць - bráć

пакласці
пакласці - pakláscí

гаварыць
гаварыць - havarýć

працаваць
працаваць - pracaváć

слухаць
слухаць - slúchać

дапамагаць
дапамагаць - dapamaháć

падабацца
падабацца - padabáccca

даваць
даваць - daváć

att älska

att ringa

att vänta

Jag gillar dig

Jag gillar inte det här

Älskar du mig?

Jag älskar dig

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

чакаць
чакáць - čakác

званіць
званіць - zvaníc

кахаць
кахáць - kachác

Ты мяне кахаеш?
Ты мянэ кaxáеш? - Ty mianié kacháješ?

Мне гэта не падабаецца
Мне гэта не падаба́ецца - Mnie hэта nie padabájecca

Ты мне падабаешся
Ты мне падаба́ешся - Ty mnie padabáješsia

адзін
адзі́н - adzín

нуль
нуль - nul

Я цябе кахаю
Я цябэ кaxáю - Ja ciabié kacháju

чатыры
чаты́ры - čatýry

тры
тры - try

два
два - dva

сем
сем - siem

шэсць
шэсць - šeść

пяць
пяць - riać

дзёсяць
дзёсяць - dziésiać

дзевяць
дзе́вяць - dziéviać

восем
вóсем - vósiem

трынаццаць
трына́ццаць - trynáccać

дванаццаць
двана́ццаць - dvanáccać

адзінаццаць
адзіна́ццаць - adzináccać

14

15

16

17

18

19

20

ny

gammal
allmänlig

få

många

hur mycket?

hur många?

fel

rätt

ond
allmänlig

god

glad

kort
allmänlig

lång
allmänlig

liten

шаснаццаць
шасна́ццаць - šasnáccaś

пятнаццаць
пятна́ццаць - piatnáccaś

чатырнаццаць
чатырна́ццаць - čatyrnáccaś

дзевятнаццаць
дзевятна́ццаць - dzieviatnáccaś

васямнаццаць
васямна́ццаць - vasiamnáccaś

сямнаццаць
сямна́ццаць - siamnáccaś

стары
стары́ - starý

новы
но́вы - nóvy

дваццаць
два́ццаць - dváccaś

колькі?
ко́лькі? - kólkí?

шмат
шмат - šmat

мала
ма́ла - mála

правільны
пра́вільны - právílny

няправільны
няпра́вільны - niaprávilny

колькі?
ко́лькі? - kólkí?

шчаслівы
шчаслі́вы - ščaslívy

добры
до́бры - dóbry

дрэнны
дрэ́нны - drénny

маленькі
мале́нькі - maliéńki

доўгі
доў́гі - dóŭhi

кароткі
каро́ткі - karótki

stor

där

här

höger

vänster

vacker

ung

gammal
person

hallå

ses sen

ok

ta hand om dig

oroa dig inte

självklart

god dag

hej

hej hej

hej då

ursäkta mig

förlåt

tack

тут
тут - tut

там
там - tam

вялікі
вялікі - vialíki

прыгожы
прыгожы - pryhóžy

левы
лёвы - líévy

правы
пра́вы - právy

прывітанне
прывіта́нне - pryvitánnie

стары
стары́ - starý

малады
малады́ - maladý

беражы сябе
беражы́ сябе́ - bieražý siabié

добра
до́бра - dóbra

убачымся
уба́чымся - ubáčymsia

добры дзень
до́бры дзень - dóbry dzień

канешне
кане́шне - kaniéšnie

не хвалюйся
не хвалю́йся - nie chvaliújsia

да пабачэння
да паба́чэння - da pabačénnia

пакуль
паку́ль - rakúl

вітаю
віта́ю - vitáju

дзякуй
дзя́куй - dziákuj

выбачай
выба́чай - vybačáj

даруйце
дару́йце - darújcie

är du snäll

jag vill ha det här

nu

eftermiddag

förmiddag

natt

morgon

kväll

middagstid

midnatt

timme

minut

sekund

dag

vecka

månad

år

tid

datum

förrgår

i går

цяпер
цяпéр - ciápiér

Я хачу гэта
Я хачú гэта - Ja chačú héta

калі ласка
калі láска - kalí láska

F
ноч
ноч - poč

F
раніца
ráніца - ránica

M
поўдзень
пóўдзень - róўdzień

M
дзень
дзень - dzień

M
вечар
véчар - viéčar

F
раніца
ráніца - ránica

F
хвіліна
хвіліна - chvilína

F
гадзіна
гадзіна - hadzína

F
поўнач
пóўнач - róўnač

M
тыдзень
ты́дзень - týdzień

M
дзень
дзень - dzień

F
секунда
секúнда - siekúnda

M
час
час - čas

M
год
год - hod

M
месяц
мéсяц - miésiac

учора
учóра - učóra

пазаўчора
пазаўчóра - pazaučóra

F
дата
да́та - dáta

i dag

i morgon

övermorgon

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag

Imorgon är det lördag

liv

kvinna

man

kärlek

pojkvän

flickvän

vän

kyss

sex

barn

паслязаўтра
паслязаўтра - pasliazáŭtra

заўтра
заўтра - záŭtra

сёння
сёння - siónnia

F
серада
серада - sieradá

M
аўторак
аўторак - aŭtórak

M
панядзелак
панядзелак - paniadziélak

F
субота
субота - subóta

F
пятніца
пятніца - piátnica

M
чацвер
чацвер - čacvier

N
жыццё
жыццё - žycció

Заўтра субота
Заўтра субота - Záŭtra subóta

F
нядзеля
нядзеля - niadziélia

N
каханне
каханне - kachánnie

M
чалавек
чалавек - čalaviék

F
жанчына
жанчына - žančýna

M
сябар
сябар - siábar

F
сяброўка
сяброўка - siabróŭka

M
хлопец
хлопец - chlópiec

N
дзіця
дзіця - dziciá

M
сэкс
сэкс - seks

M
пацалунак
пацалунак - pacalúnak

bebis

flicka

pojke

mamma

pappa

mor

far

förälder

son

dotter

lillasyster

lillebror

storasyster

storebror

att stå

att sitta

att ligga

att stänga

att öppna
dörr

att förlora

att vinna

M
хлопчык
хло́пчык - chlópčyk

F
дзяўчынка
дзяўчы́нка - dziaŭčynka

N
дзіцятка
дзіця́тка - dziciátka

F
маці
ма́ці - máci

M
тата
та́та - táta

F
мама
ма́ма - máma

M
сын
сын - syn

PL
бацькі
бацькі́ - baćki

M
бацька
ба́цька - báčka

M
малодшы брат
мало́дшы брат - malódšy brat

F
малодшая сястра
мало́дшая сястра́ - malódšaja
siastrá

F
дачка
дачка́ - dačka

стаяць
стая́ць - stajác

M
старэйшы брат
старэйшы брат - staréjšy brat

F
старэйшая сястра
старэйшая сястра́ - staréjšaja
siastrá

зачыніць
зачыні́ць - začyníc

ляжаць
ляжа́ць - liažác

сядзець
сядзе́ць - siadziéc

перамагаць
перамага́ць - pieramahác

прайграць
прайгра́ць - prajhrác

адчыніць
адчыні́ць - adčyníc

att dö

att leva

att sätta på

att stänga av

att döda

att skada

att röra

att titta

att dricka

att äta

att gå

att träffa

att tippa

att kyssa

att följa

att gifta sig

att svara

att fråga

fråga

företag
kompani

företag
allmänlig

уключыць
уключыць - uključyć

жыць
жыць - žyć

паміраць
паміраць - pamiráć

параніць
параніць - paránić

забіваць
забіваць - zabíváć

выключыць
выключыць - výključyć

піць
піць - ríć

глядзець
глядзець - hliadzić

кранаць
кранаць - kranáć

сустракаць
сустракаць - sustrakáć

хадзіць
хадзіць - chadzić

есці
есці - jěsci

прытрымлівацца
прытрымлівацца - prytrýmlivacca

цалаваць
цалаваць - calaváć

рабіць стаўку
рабіць стаўку - rabíć stáŭku

пытаць
пытаць - pytáć

адказваць
адказваць - adkázvać

ажаніцца
ажаніцца - ažanǐcca

М
бізнес
бізнес - bíznes

Ф
кампанія
кампанія - kampánija

Н
пытанне
пытанне - pytánne

jobb

pengar

telefon

kontor

läkare

sjukhus

sjuksköterska

polis
person

president

vit

svart

röd

blå

grön

gul

långsam

snabb

rolig

orättvis

rättvis

svår

М
тэлефон
тэлефён - telefón

PL
грошы
gróшы - hróšy

F
праца
práца - práca

F
бальніца
bальні́ца - balníca

М
урач
uráč - uráč

М
офіс
óфіс - ófis

М
прэзідэнт
прэзідэ́нт - prezident

М
паліцэйскі
паліцэ́йскі - palicéjski

F
медсястра
медсяс́тра - miedsiastrá

чырвоны
чырво́ны - čyrvóny

чорны
чо́рны - čórny

белы
бе́лы - biély

жоўты
жо́ўты - žoŭty

зялёны
зялё́ны - zialióny

сіні
cíni - síní

смешны
сме́шны - smiéšny

хуткі
ху́ткі - chútki

павольны
паво́льны - pavólny

складаны
складáны - skladány

справядлівы
справядлі́вы - spraviadlívy

несправядлівы
несправядлі́вы - niespraviadlívy

enkel

Det här är svårt

rik

fattig

stark
person

svag

säker

trött

stolt

mätt

sjuk

frisk

arg

låg

hög

rak

varje

alltid

faktiskt

igen

redan

багаты
бага́ты - baháty

Гэта складана
Га́та склада́на - Héta skladána

просты
прóсты - prósty

слабы
сла́бы - sláby

моцны
мо́цны - mócny

бедны
бе́дны - biédny

горды
го́рды - hórды

стомлены
сто́млены - stómlieny

бяспечны
бяспéчны - biaspiéčny

здаровы
зда́ровы - zdaróvy

хворы
хво́ры - chvóry

сыты
сы́ты - sýty

высокі
высо́кі - vysóki

нізкі
нізкі - nízki

злы
злы - zly

заўсёды
заўсе́ды - zaŭsiódy

кожны
ко́жны - kóžny

прамы
прамы́ - pramý

ужо
ужо́ - užó

зноў
зноў - znoŭ

насамрэч
наса́мрэч - nasámreč

mindre

mest

mer

Jag vill ha mer

ingen

väldigt

djur

gris

ko

häst

hund

får

apa

katt

björn

kyckling

anka

fjäril

bi

fisk
djur

spindel

больш
bólš - bóíš

самы
sámy - sámy

менш
menš - mienš

вельмі
véłmí - viéłmí

ніхто
níhtó - nìhtó

Я хачу больш
Я хачу́ больш - Ja chaćú boíš

Ф
карова
karóva - karóva

Ф
свіння
svínňá - svinníá

Ф
жывёліна
žyvěłina - žyviółina

Ф
авечка
avéčka - aviéčka

М
сабака
sabáka - sabáka

М
конь
koń - koń

М
мядзведзь
miadzviédź - miadzviédź

М
КОТ
kot - kot

Ф
малпа
málpa - málpa

М
матыль
matýl - matýl

Ф
качка
káčka - káčka

Ф
курыца
kúryca - kúryca

М
павук
pavúk - ravúk

Ф
рыба
rýba - rýba

Ф
пчала
pčalá - rčalá

orm

utanför

inuti

långt borta

nära

under

ovan

bredvid

fram

bak

söt
mat

sur

konstig

mjuk

hård

söt
person

dum

galen

upptagen

lång
person

kort
person

унутры
унутры - unutrý

звонку
звóнку - zvónku

Змяя
змья - zmiájá

пад
пад - pad

блізка
блізка - blízka

далёка
далёка - dalióka

пярэдні
пярэдні - piarédni

побач
пóбач - róbač

над
над - nad

кіслы
кіслы - kísly

салодкі
салóдкі - salódkí

задні
зáдні - zádni

цвёрды
цвёрды - cviórdy

мяккі
мяккі - miákki

дзіўны
дзіўны - dzíŭny

шалёны
шалёны - šalióny

дурны
дурны - durný

мілы
мілы - míly

нізкі
нізкі - nízki

высокі
высóкі - vysóki

заняты
заняты - zaniáty

orolig

överbaskad

häftig

skötsam

ond
person

smart

kall

het

huvud

näsa

hårstrå

mun

öra

öga

hand

fot

hjärta

hjärna

att dra
dörr

att trycka

att trycka på

круты
круты - krutý

здзіўлены
здзіўлены - zdziўlieny

занепакоены
занепакоены - zaniepakojeny

разумны
разумны - razumny

злы
злы - zly

добра выхаваны
добра выхаваны - dobra vychavany

F
галава
галава - halava

гарачы
гарачы - haracy

халодны
халодны - chaldny

M
рот
рот - rot

PL
валасы
валасы - valasy

M
нос
нос - nos

F
рука
рука - ruká

N
вока
вока - voka

N
вуха
вуха - vucha

M
мозг
мозг - mozh

N
сэрца
сэрца - serca

F
ступня
ступня - stupniá

націскаць
націскаць - naciskác

штурхаць
штурхаць - štúrchać

цягнуць
цягнуць - ciahnúć

att slå

att fånga

att slåss

att kasta

att springa

att läsa

att skriva

att laga

att räkna

att skära

att sälja

att köpa

att betala

att studera

att drömma

att sova

att spela
spel

att fira

att vila

att njuta av

att städa

біцца
біцца - bícca

лавіць
лавіць - lavíc

біць
біць - bíć

чытаць
чытаць - čytác

бегчы
бегчы - biéhčy

кідаць
кідаць - kidać

лічыць
лічыць - ličýć

правіць
правіць - právíc

пісаць
пісаць - písác

купляць
купляць - kupliác

прадаваць
прадаваць - pradavác

рэзаць
рэзаць - rézac

марыць
марыць - máryć

вучыцца
вучыцца - vučýcca

плаціць
плаціць - plácíć

святкаваць
святкаваць - sviatkavác

гуляць
гуляць - huliác

спаць
спаць - spác

чысціць
чысціць - čýscíć

атрымліваць асалоду
атрымліваць асалоду - atrýmlivác
asalódu

адпачываць
адпачываць - adpačyvác

skola

hus

dörr

make

maka

bröllop

person

bil

hem

stad

nummer

21

22

26

30

31

33

37

40

41

44

PL
дзверы
дзвэры - dzviéry

M
дом
дом - dom

F
школа
шкóла - škóla

N
вяселле
вясэлле - viasiéllie

F
жонка
жóнка - žónka

M
муж
муж - muž

M
дом
дом - dom

M
аўтамабіль
аўтамабі́ль - aŭtamabíl

M
чалавек
чалавэ́к - čalaviék

дваццаць адзін
двáццаць адзін - dváccać adzín

F
лічба
лі́чба - líčba

M
горад
góрад - hórad

трыццаць
тры́ццаць - trýccać

дваццаць шэсць
двáццаць шэсць - dváccać šesć

дваццаць два
двáццаць два - dváccać dva

трыццаць сем
тры́ццаць сем - trýccać siem

трыццаць тры
тры́ццаць тры - trýccać try

трыццаць адзін
тры́ццаць адзін - trýccać adzín

сорак чатыры
sóрак чаты́ры - sórak čatýry

сорак адзін
sóрак адзін - sórak adzín

сорак
sóрак - sórak

48

50

51

55

59

60

61

62

66

70

71

73

77

80

81

84

88

90

91

95

99

пяцьдзясят адзін
пяцьдзясят адзін - pięćdziesiąt
adzin

пяцьдзясят
пяцьдзясят - pięćdziesiąt

сорак восем
сорак восем - sороk wósiem

шэсцьдзясят
шэсцьдзясят - sześćdziesiąt

пяцьдзясят дзевяць
пяцьдзясят дзевяць - pięćdziesiąt
dziéwiac

пяцьдзясят пяць
пяцьдзясят пяць - pięćdziesiąt pięć

шэсцьдзясят шэсць
шэсцьдзясят шэсць - sześćdziesiąt
sześć

шэсцьдзясят два
шэсцьдзясят два - sześćdziesiąt dwa

шэсцьдзясят адзін
шэсцьдзясят адзін - sześćdziesiąt
adzin

семдзесят тры
семдзесят тры - siemdziesiąt trzy

семдзесят адзін
семдзесят адзін - siemdziesiąt
adzin

семдзесят
семдзесят - siemdziesiąt

восемдзесят адзін
восемдзесят адзін - wósiemdziesiąt
adzin

восемдзесят
восемдзесят - wósiemdziesiąt

семдзесят сем
семдзесят сем - siemdziesiąt siem

дзевяноста
дзевяноста - dziewiątosta

восемдзесят восем
восемдзесят восем - wósiemdziesiąt
wósiem

восемдзесят чатыры
восемдзесят чатыры -
wósiemdziesiąt cztery

дзевяноста дзевяць
дзевяноста дзевяць - dziewiątosta
dziéwiac

дзевяноста пяць
дзевяноста пяць - dziewiątosta pięć

дзевяноста адзін
дзевяноста адзін - dziewiątosta
adzin

100

1000

10.000

100.000

1.000.000

min hund

din katt

hennes klänning

hans bil

dess boll

vårt hem

ditt lag

deras företag

alla
personer

tillsammans

andra
fraser

spelar ingen roll

skål
dryck

slappna av

jag håller med

välkommen

дзэсяць тысяч
дзэ́сяць ты́сяч - dziésiać tysiać

адна тысяча
адна́ тысяча - adná tysiača

СТО
сто - sto

мой сабака
мой саба́ка - moj sabáka

адзін мільён
адзін мільён - adzín miljón

СТО ТЫСЯЧ
сто ты́сяч - sto tysiać

яго машына
яго́ машы́на - jahó mašýna

яе сукенка
яе́ сукен́ка - jajé sukiénka

ТВОЙ КОТ
твой кот - tvoj kot

ваша каманда
ва́ша камáнда - váša kamánda

наш дом
наш дом - naš dom

яго мяч
яго́ мяч - jahó miač

разам
ра́зам - rázam

усе
усе́ - usié

іх кампанія
іх кампа́нія - ich kampánija

ваша здароўе
ва́ша здаро́ўе - váša zdaróŭje

не важна
не ва́жна - nie vážna

іншае
і́ншае - ínšaje

вітаем
віта́ем - vitájem

я згодзен
я зго́дзен - ja zhódzien

расслабся
рассла́бся - rasslábsia

inga problem

sväng höger

sväng vänster

gå rakt fram

följ med mig

ägg

ost

mjölk

fisk
mat

kött

grönsak

frukt

ben
mat

olja

bröd

socker

choklad

godis

tårta

dryck

vatten

павярні налева

павярні налёва - raviarní naliéva

павярні направа

павярні напра́ва - raviarní napráva

не хвалюйся

не хвалі́ўся - nie chvaliújsia

N

яйка

яйка - jájka

Хадзем са мной

Хадзе́м са мной - CHadziém sa mnoj

ідзі прама

ідзі пра́ма - idzí práma

F

рыба

ры́ба - rýba

N

малако

малако́ - malakó

M

сыр

сыр - syr

F

садавіна

садаві́на - sadavína

F

гародніна

гаро́дніна - haródnina

N

мяса

мя́са - miása

M

хлеб

хлеб - chlieb

M

алей

але́й - aliéj

F

костка

ко́стка - kóstka

F

цукерка

цуке́рка - cukiérka

M

шакалад

шакала́д - šakalád

M

цукар

цу́кар - cúkar

F

вада

вада́ - vadá

M

напой

напо́й - parój

M

торт

торт - tort

sodavatten

kaffe

te

öl

vin

sallad
mat

soppa

efterrätt

frukost

lunch

middag

pizza

buss

tåg

järnvägsstation

busshållplats

flygplan

fartyg

lastbil

cykel

motorcykel

F
гарбата
garbáta - harbáta

F
кава
káva - káva

F
газіроўка
gaziróŭka - haziróŭka

F
салата
saláta - saláta

N
віно
vínó - vinó

N
піва
píva - píva

M
сняданак
snjadának - sniadának

M
дэсэрт
désért - desiért

M
суп
sup - sup

F
піца
píca - píca

F
вячэра
viačéra - viačéra

M
абед
abéd - abiéđ

F
чыгуначная станцыя
čyhúnachnaja stáncŭja - čyhúnachnaja stáncŭja

M
цягнік
ciahník - ciahník

M
аўтобус
aŭtóbŭs - aŭtóbŭs

M
карабель
karabél - karabiél

M
самалёт
samalót - samaliót

M
аўтобусны прыпынак
aŭtóbŭsny pryphynak - aŭtóbŭsny pryphynak

M
матацыкл
matacykl - matacykl

M
ровар
róvar - róvar

M
грузавік
hruzavík - hruzavík

taxi

trafikljus

parkering

väg

kläder

sko

rock
kläder

tröja

skjorta

jacka

kostym

byxa

klänning

T-shirt

socka

BH

kalsong

glasögonpar

handväska

portmonnä

plånbok

F
аўтастаянка
аўтастаянка - aŭtastajánka

M
святлафор
святлафóр - sviatlafór

N
таксі
таксі - taksí

M
абутак
абўтак - abútak

N
адзенне
адзё́нне - adziénnie

F
дарога
дарóга - daróha

F
кашуля
кашў́ля - kašúlia

M
швэдар
швэ́дар - švédar

N
паліто
палі́то - palitó

PL
штаны
штаны́ - štaný

M
касцюм
касцё́м - kasciúm

F
куртка
ку́ртка - kúrtka

F
шкарпэтка
шкарпэ́тка - škarpétka

F
футболка
футбо́лка - futbólka

F
сукенка
сукё́нка - sukiénka

PL
акуляры
акуля́ры - akuliáry

PL
трусы
трусы́ - trusy

M
бюстгальтар
бюстга́льтар - biustháltar

M
кашалёк
кашалё́к - kašaliók

M
гаманец
гамане́ц - hamaniéc

F
сумачка
сумачка́ - súmačka

ring

hatt

armbandsur

ficka

Vad heter du?

Jag heter David

Jag är 22 år gammal

Hur mår du?

Är du ok?

Var är toaletten?

Jag saknar dig

vår

sommar

höst

vinter

januari

februari

mars

april

maj

juni

М
гадзіннік
гадзіннік - hadzinnik

М
капялюш
капялюш - kapaliuš

М
пярсцёнак
пярсцёнак - piarscionak

Мяне завуць Дэвід
Мяне завуць Дэвід - Mianié zavúć
Dévid

Як цябе завуць?
Як цябе завуць? - Jak ciabié zavúć?

Ф
кішэнь
кішэнь - kišéń

Ты ў парадку?
Ты ў парадку? - Ty ў parádku?

Як маешся?
Як маешся? - Jak mǎješsia?

Мне дваццаць два гады
Мне дваццаць два гады - Mnie
dváccać dva hadý

Ф
вясна
вясна́ - viasná

Я сумую па табе
Я сумую па табе - Ja sumúju pa
tabié

Дзе туалет?
Дзе туалет? - DZie tualiét?

Ф
зіма
зіма́ - zimá

Ф
восень
во́сень - vósień

Н
лета
ле́та - liéta

М
сакавік
сакаві́к - sakavík

М
люты
лю́ты - liúty

М
студзень
студзе́нь - stúdzień

М
чэрвень
чэ́рвень - čérvień

М
май
ма́й - maj

М
красавік
красаві́к - krasavík

juli

augusti

september

oktober

november

december

shopping

räkning

marknad

stormarknad

byggnad

lägenhet

universitet

bondgård

kyrka

restaurang

bar

gym

park

toalett
offentlig

karta

М
верасень
véрасень - viérasień

М
жнівень
жнівень - žnívień

М
ліпень
ліпень - lípień

М
снежань
снёжань - sniéžań

М
лістапад
лістапад - listapád

М
кастрычнік
кастрычнік - kastrýčnik

М
рынак
рынак - rýnak

М
рахунак
рахунак - rachúnak

PL
пакупкі
пакўпкі - rakúpki

F
кватэра
кватэра - kvatéra

М
будынак
будынак - budýnak

М
супермаркет
супермáркет - supiermárkiet

F
царква
царквá - carkvá

F
ферма
фэрма - fiérma

М
універсітэт
універсітэт - univiersitét

F
трэнажорная зала
трэнажорная зáла - trenażórnaja zála

М
бар
бар - bar

М
рэстаран
рэстарáн - restarán

F
карта
káрта - kárta

М
туалет
туалёт - tualiét

М
парк
парк - park

ambulans

polis
allmännelig

pistol

brandkår

land

förort

by

hälsa

medicin

olycka

patient

operation

tablett

feber

förkylning

sår

avtalad tid

hosta

hals

rumpa

axel

М
пісталет
пісталёт - pistaliét

Ғ
паліцыя
паліцыя - palıcyja

Ғ
хуткая дапамога
хўтка́я дапамо́га - chútkaja
daramóha

М
прыгарад
пры́гарад - prýharad

Ғ
краіна
краі́на - kraína

PL
пажарныя
пажа́рныя - pažárnyja

Ғ
медыцына
меды́цына - miedycyna

N
здароўе
здара́ўе - zdaróŭje

Ғ
вёска
вёска́ - víoska

Ғ
аперацыя
апера́цыя - apieracyja

М
пацыент
пацые́нт - pacyjént

Ғ
аварыя
ава́рыя - aváryja

Ғ
прастуда
прасту́да - prastúda

Ғ
гарачка
гара́чка - haráčka

Ғ
таблетка
табле́тка - tabliétka

М
кашаль
каша́ль - kášaľ

М
прыём
прые́м - prujóm

Ғ
рана
ра́на - rána

N
плячо
плячо́ - pliačó

Ғ
ду́па
ду́па - dúpa

Ғ
шыя
шы́я - šýja

knä

ben
kroppsdel

arm

mage

barm

rygg

tand

tunga

läpp

finger

tå

magsäck

lunga

lever

nerv

njure

tarm

färg
allmännelig

orange

grå

brun

F
рука
рукá - ruká

F
нага
нагá - nahá

N
калена
калéна - kaliéna

F
спіна
спіна - spína

PL
грудзі
грúдзі - hrúdzi

M
жывот
жывóт - žyvót

F
губа
губá - hubá

M
язык
язы́к - jazúk

M
зуб
зуб - zub

M
страўнік
страўнік - stráŭnik

M
палец нагі
пáлец нагі - ráliec nahí

M
палец
пáлец - ráliec

M
нерв
нерв - nierv

F
печань
пéчань - riécaŋ

N
лёгкае
лёгкае - lióhkaje

M
колер
колер - kólier

M
кішэчнік
кішэчнік - kišéčnik

F
нырка
ны́рка - nýrka

карычневы
кары́чневы - karýčnievy

шэры
шэ́ры - šéry

аранжавы
арáнжавы - aránžavy

rosa

tråkig

tung

lätt

ensam

hungrig

törstig

ledsen

brant

platt

rund

kantig

smal
allmänlig

bred

djup

grund

enorm

nord

öst

syd

väst

цяжкі
ця́жкі - ciážíki

нудны
ну́дны - núdny

ружовы
ружо́вы - ružóvy

галодны
гало́дны - halódny

самотны
само́тны - samótny

лёгкі
лё́гкі - lióhki

круты
круты́ - krutý

сумны
су́мны - súmny

які хоча піць
які́ хо́ча піць - jakí chóča pić

квадратны
квадра́тны - kvadrátny

круглы
кру́глы - krúhly

плоскі
пло́скі - plóski

глыбокі
глыбо́кі - hlybóki

шырокі
шыро́кі - šyróki

вузкі
ву́зкі - vúzki

поўнач
поў́нач - róйнаč

велізарны
веліза́рны - vielizárny

мелкі
ме́лкі - miélki

захад
за́хад - záhad

поўдзень
поў́дзень - róýdzień

усход
усхо́д - uschód

smutsig

ren

full
allmänlig

tom

dyr

billig

mörk

ljus

sexig

lat

modig

generös

stilig

ful

fånig

vänlig

skyldig

blind

full
alkohol

blöt

torr

поўны
пóўны - róўny

чысты
чы́сты - čýsty

брудны
брúдны - brúdný

танны
та́нны - tánný

дарагі
дарагі - darahí

пусты
пусты́ - pustý

сэксуальны
сэксуа́льны - seksuálny

светлы
све́тлы - sviétly

цёмны
це́мны - ciómný

шчодры
шчо́дры - ščódry

смелы
сме́лы - smiély

лянівы
ляні́вы - lianívy

дурны
дурны́ - durný

брыдкі
бры́дкі - brýdkí

прыгожы
прыго́жы - pryhóžy

сляпы
сляпы́ - sliapý

вінаваты
вінава́ты - vinaváty

прыязны
прыя́зны - prujázny

сухі
сухі́ - suchí

мокры
мо́кры - mókry

п'яны
п'я́ны - p'jány

varm

högt

stilla

tyst

kök

badrum

vardagsrum

sovrum

trädgård

garage

vägg

källare

toalett
hus

trappa

tak

fönster
byggnad

kniv

kopp

glas

tallrik

mugg

ціхі
ціхі - cíchi

гучны
гучны - húčny

цёплы
цёплы - сіórly

F
ванная
ванныя - vánnaja

F
кухня
кухня - kúchnia

F
бяшумны
бяшумны - biasšúmny

M
сад
сад - sad

F
спальня
спальня - spálnia

F
гасцеўня
гасцеўня - hascióŭnia

M
падвал
падвал - padvál

F
сцяна
сцяна - scianá

M
гараж
гараж - haráž

M
дах
дах - dach

F
лесвіца
лесвіца - líesvica

M
туалет
туалет - tualiét

M
кубак
кубак - kúbak

M
нож
нож - poč

N
акно
акно - aknó

F
шклянка
шклянка - škliánka

F
талерка
талерка - taliérka

F
шклянка
шклянка - škliánka

papperskorg

skål
behållare

TV-apparat

skrivbord

säng

spegel

dusch

soffa

tavla

klocka

bord

stol

simbassäng
trädgård

ringklocka

granne

att misslyckas

att välja

att skjuta

att rösta

att falla

att försvara

М
тэлевiзар
тэлевiзар - televízar

F
міска
міска - miska

М
смеццевы бак
смеццевы бак - smieściev bak

N
люстэрка
люстэрка - liustérka

М
ложак
лóжак - lóžak

М
пісьмовы стол
пісьмóвы стол - písmóvy stol

F
карціна
карціна - karcína

F
канапа
канáпа - kanápa

М
душ
душ - duš

N
крэсла
крэсла - krésła

М
стол
стол - stol

М
гадзiннiк
гадзiннiк - hadzinnik

М
сусед
сусэд - susiéd

М
званок
званóк - zvanók

М
басейн
басейн - basiéjn

страляць
страляць - straliác

выбіраць
выбіраць - vybirác

пацярпець няўдачу
пацярпéць няўдáчу - paciarpieć
niaŭdáču

абараняць
абараняць - abaraniác

падаць
пáдаць - rádać

галасаваць
галасавáць - halasavác

att attackera

att stjäla

att brinna

att rädda

att röka

att flyga

att bära

att spotta

att sparka

att bita

att andas

att lukta

att gråta

att sjunga

att le

att skratta

att växa

att krympa

att bråka

att hota

att dela

гарэць
haréć - haréć

красці
krásćí - krásćí

атакаваць
atakaváć - atakaváć

лятаць
liatáć - liatáć

паліць
palíć - palíć

ратаваць
rataváć - rataváć

біць
bíć - bíć

пляваць
plíaváć - plíaváć

несці
néscí - níescí

нюхаць
niúchać - niúchać

дыхаць
dýchać - dýchać

кусаць
kusáć - kusáć

усміхацца
usmíhácca - usmíhácca

спяваць
spíaváć - spíaváć

плакаць
plákać - plákać

сціскацца
scískácca - scískácca

расці
rascí - rascí

смяяцца
smíajácca - smíajácca

дзяліць
dzíalíć - dzíalíć

пагражаць
pahražáć - pahražáć

спрачацца
spráčacca - spráčacca

att mata

att gömma

att varna

att simma

att hoppa

att rulla

att lyfta

att gräva

att kopiera
allmänlig

att leverera

att leta efter

att öva

att resa

att måla

att ta en dusch

att öppna
lås

att låsa

att tvätta

att be

att tillaga

bok

папярэджваць
папярэджваць - papiarédžvać

хаваць
хавáць - chaváć

карміць
карміць - karmić

каціць
каціць - kacić

скакаць
скака́ць - skakáć

плаваць
пла́ваць - plávać

капіяваць
капіява́ць - kapijaváć

капаць
капа́ць - karáć

паднімаць
падні́маць - padnimáć

практыкаваць
практыкава́ць - praktykaváć

шукаць
шукáць - šukáć

дастаўляць
дастаўля́ць - dastaŭliáć

прымаць душ
прыма́ць душ - prymáć duš

фарбаваць
фарбавáць - farbaváć

падарожнічаць
падаро́жнічаць - padaróžničać

мыць
мы́ць - mýć

закрываць
замыка́ць - zamykáć

адкрываць
адкрывáць - adkryváć

**Ф
кніга**
кні́га - kníha

гатаваць
гатава́ць - hataváć

маліцца
малі́цца - malícça

bibliotek

läxa

prov

lektion

vetenskap

historia

konst

engelska

franska

penna

blyertspenna

3%

första

andra
2.

tredje

fjärde

resultat

kvadrat

cirkel

area

forskning

М
экзамен
экза́мен - ekzámien

Ф
дамашняя работа
дама́шняя рабо́та - damášniaja
rabóta

Ф
бібліятэка
бібліятэ́ка - biblijátéka

Ф
гісторыя
гісто́рыя - históryja

Ф
навука
наву́ка - navúka

М
урок
уро́к - urók

Ф
французская мова
францу́зская мо́ва - francúzskaja
móva

Ф
англійская мова
англі́йская мо́ва - anhlíjskaja móva

Н
мастацтва
маста́цтва - mastáctva

тры працэнт
тры праце́нты - try pracénty

М
аловак
ало́вак - alóvak

Ф
ручка
ру́чка - rúčka

трэці
трэ́ці - tréci

другі
другі́ - druhí

першы
пе́ршы - piéršy

М
квадрат
квадра́т - kvadrát

М
вынік
вы́нік - výnik

чацвёрты
чацве́рты - časviórty

Н
даследаванне
дасле́даванне - dasliédavannie

Ф
плошча
пло́шча - plóšča

М
круг
круг - kruh

examen

kandidatexamen

magisterexamen

$x < y$

$x > y$

stress

försäkring

personal

avdelning

lön

adress

brev

kapten

detektiv

pilot

professor

lärare

advokat

sekreterare

assistent

domare
domstol

М
магістр
maгістр - mahístr

М
бакалаўр
бакалаўр - bakaláŭr

Ф
ступень
ступе́нь - stupiéń

М
стрэс
стрэс - stres

М
х больш за у
х бо́льш за у - x bóľš za u

М
х менш за у
х ме́нш за у - x mienš za u

М
аддзел
аддзёл - addziél

М
персанал
персана́л - piersanáł

Ф
страхоўка
страхо́ўка - strachóŭka

М
ліст
ліст - list

М
адрас
а́драс - ádras

М
заробак
за́робак - zaróbak

М
лётчык
лё́тчык - liótčyk

М
дэтэктыў
дэ́тэктыў - detektýŭ

М
капітан
капіта́н - kapitán

М
юрыст
юры́ст - jurýst

М
настаўнік
наста́ўнік - nastáŭnik

М
прафесар
прафе́сар - prafiésar

М
суддзя
суддзя́ - suddziá

М
памочнік
памо́чнік - pamóčnik

Ф
сакратарка
сакра́тарка - sakratárka

företagsledare

chef

kock

taxichaufför

busschaufför

kriminell

modell

konstnär

telefonnummer

täckning

app

chatt

fil

URL

e-postadress

webbsida

e-post

mobiltelefon

lag

fängelse

bevis

М
кухар
кúхар - kúchar

М
менеджар
мéнеджар - miéniedžar

М
дырэктар
дырэктар - dyréktar

М
злачынец
злачы́нец - zlačýniec

М
кіроўца аўтобуса
кіроўца аўто́буса - kiróvca aŭtóbusa

М
таксіст
таксі́ст - taksíst

М
нумар тэлефона
нúмар тэлефо́на - númer teliefóna

М
мастак
маста́к - masták

F
мадэль
мадэ́ль - madél

М
чат
чат - čat

М
дадатак
дада́так - dadátak

М
сігнал
сігна́л - síhnál

М
адрас электроннай пошты
а́драс электрóннай по́шты - ádras
eliekrónnaj póšty

М
url
url - url

М
файл
файл - fajl

М
мабільны тэлефон
мабі́льны тэлефо́н - mabílny
teliefón

F
электронная пошта
электрóнная по́шта - eliekrónnaja
póšta

М
сайт
сайт - sajt

М
доказ
до́каз - dókaz

F
турма
турма́ - turmá

М
закон
закóн - zakón

bot

vittne

domstol

namnteckning

förlust

vinst

kund

belopp

kreditkort

lösenord

bankomat

simbassäng
tävling

el

kamera

radio

present

flaska

påse

nyckel

docka

ängel

М
суд
суд - sud

M/F
сведка
свѣдка - sviédka

М
штраф
штраф - štraf

М
прибыток
прибыток - prybýtak

F
страта
стра́та - stráta

М
подпіс
пóдпіс - ródpis

F
кредытная картка
креды́тная ка́ртка - kredýtnaja kártka

F
сума
су́ма - súma

М
клиент
клие́нт - klijént

М
басейн
басе́йн - basiéjn

М
банкамат
банкама́т - bankamát

М
пароль
пара́ль - paróľ

N
радыё
ра́дыё - rádyjo

F
камера
ка́мера - kámiera

F
енергія
эне́ргія - eniérhija

М
пакет
пакѣ́т - pakiét

F
бутэлька
бутѣ́лька - butéľka

М
падарунак
падару́нак - padarúnak

М
анёл
анѣ́л - aniól

F
лялька
ля́лька - liálka

М
ключ
ключ - kľuč

kam

tandkräm

tandborste

schampo

kräm

näsduk

läppstift

TV
allmännelig

bio

nyhet

sittplats

biljett

filmduk

musik

scen

publik

målning

skämt

artikel

tidning

tidskrift

F
зубная щотка

zubnája ščotka - zubnája ščotka

F
зубная паста

zubnája pásta - zubnája pásta

F
расческа
rasčóska - rasčóska

F
сурвэтка
сурвэтка - survétká

M
крэм
крэм - krem

M
шампунь
шампунь - šampún

N
кіно
кінó - kinó

N
ТБ
ТБ - TB

F
памада
памáда - pamáda

M
білет
білét - biliét

N
месца
мэсца - miésca

PL
навіны
навіны - navińy

F
сцэна
сцэ́на - scéna

F
музыка
му́зыка - múzyka

M
экран
экра́н - ekrán

M
жарт
жарт - žart

M
жывапіс
жы́вапіс - žývapis

F
аўдыторыя
аўдыто́рыя - aŭdytóryja

M
часопіс
часо́піс - časópis

F
газета
газе́та - haziéta

M
артыкул
арты́кул - artýkul

reklam

natur

aska

eld

diamant

måne

jorden

sol

stjärna

planet

universum

kust

sjö

skog

öken

kulle

sten

flod

dal

berg

ö

М
попел
пópел - rópiel

F
прырода
прырóда - pryróda

F
рэклама
рэклáма - rekláma

М
Месяц
Мéсяц - Miésiac

М
алмаз
алмáз - almáz

М
агонь
агóнь - ahóń

F
зорка
зóрка - zórka

N
Сонца
Сóнца - Sónca

F
Зямля
Зямл́я - Ziamliá

М
бераг
бéраг - biérah

М
сусвет
сусвéт - susviét

F
планета
планéта - planiéta

F
пустыня
пустýня - pustýnia

М
лес
лес - lies

N
возера
вóзера - vóziera

F
рака
ракá - raká

F
скала
скалá - skalá

М
пагорак
пагóрак - pahórak

М
востраў
вóстраў - vóstraў

F
гара
гарá - hará

F
даліна
далíна - dalína

ocean

hav

väder

is

snö

storm

regn

vind
väder

växt

träd

gräs

ros

blomma

gas

metall

guld

silver

Silver är billigare än guld

Guld är dyrare än silver

semester

medlem

N
надвор'е
надвóр'е - nadvór'je

N
мора
мóра - móra

M
акіян
акі́ян - akiján

M
шторм
шторм - štorm

M
снег
снег - snieh

M
лёд
лёд - liod

F
расліна
раслі́на - raslína

M
вецер
вэ́цер - viécier

M
дождж
дождж - doždž

F
ружа
ру́жа - rúža

F
трава
травá - travá

N
дрэва
дрэ́ва - dréva

M
метал
метáл - mietál

M
газ
газ - haz

F
кветка
квэ́тка - kviétka

Срэбра таннейшае за золата
Срэ́бра танне́йшае за зо́лата -
Srébra tanníejšaje za zólata

N
срэбра
срэ́бра - srébra

N
золата
зо́лата - zólata

M
член
член - člen

M
адпачынак
адпачы́нак - adpačýnak

Золата даражэйшае за срэбра
Зо́лата даражэ́йшае за срэ́бра -
Zólata daražéjšaje za srébra

hotell

sandstrand

gäst

födelsedag

jul

nyår

påsk

morbror/farbror

moster/faster

farmor

farfar

mormor

morfar

död

grav

skilsmässa

brud

brudgum

101

105

110

М
ГОСЦЬ
госць - hość

М
ПЛЯЖ
пляж - plaż

М
ГАТЭЛЬ
гатэль - hotel

М
Новы год
Нóвы год - Nóvy hod

PL
Каляды
Каляды - Kaliády

М
дзень нараджэння
дзень нараджэння - dzień
naradżennia

F
цётка
цётка - ciotka

М
дзядзька
дзядзька - dziadźka

М
Вялікдзень
Вялікдзень - Vialikdzień

F
бабуля
бабуля - babulia

М
дзядуля
дзядуля - dziadulia

F
бабуля
бабуля - babulia

F
магіла
магіла - mahila

F
смерць
смерць - smierć

М
дзядуля
дзядуля - dziadulia

М
жаніх
жаніх - žanich

F
нявеста
нявэста - niaviesta

М
развод
развóд - razvód

СТО ДЗЕСЯЦЬ
сто дзэсяць - sto dziésiać

СТО ПЯЦЬ
сто пяць - sto pięć

СТО АДЗІН
сто адзін - sto adzín

151

200

202

206

220

262

300

303

307

330

373

400

404

408

440

484

500

505

509

550

595

дзвесце два
дзвэ́сце два - dzviéscie dva

дзвесце
дзвэ́сце - dzviéscie

СТО ПЯЦЬДЗЯСЯТ АДЗІН
сто пяцъдзясѣт адзін - sto
piaćdziasiat adzín

дзвесце шэсцьдзясят два
дзвэ́сце шэсцъдзясѣт два -
dzviéscie šesćdziasiat dva

дзвесце дваццаць
дзвэ́сце двáццаць - dzviéscie
dváccać

дзвесце шэсць
дзвэ́сце шэсць - dzviéscie šesć

трыста сем
тры́ста сем - trýsta siem

трыста тры
тры́ста тры - trýsta try

трыста
тры́ста - trýsta

чатырыста
чаты́рыста - čatýrysta

трыста семдзесят тры
тры́ста сѣмдзесѣт тры - trýsta
siémdziesiat try

трыста трыццаць
тры́ста тры́ццаць - trýsta trýccać

чатырыста сорак
чаты́рыста sóрак - čatýrysta sórak

чатырыста восем
чаты́рыста во́сем - čatýrysta vósiem

чатырыста чатыры
чаты́рыста чаты́ры - čatýrysta
čatýry

ПЯЦЬСОТ ПЯЦЬ
пяцъсѣт пяцъ - piaćsót piac

ПЯЦЬСОТ
пяцъсѣт - piaćsót

чатырыста восемдзесят чатыры
чаты́рыста во́семдзесѣт чаты́ры -
čatýrysta vósiemdziesiat čatýry

ПЯЦЬСОТ ДЗЕВЯНОСТА ПЯЦЬ
пяцъсѣт дзевѣно́ста пяцъ - piaćsót
dzievianósta piac

ПЯЦЬСОТ ПЯЦЬДЗЯСЯТ
пяцъсѣт пяцъдзясѣт - piaćsót
piaćdziasiat

ПЯЦЬСОТ ДЗЕВЯЦЬ
пяцъсѣт дзевѣяцъ - piaćsót dzievǎiac

600

601

606

616

660

700

702

707

727

770

800

803

808

838

880

900

904

909

949

990

tiger

ШЭСЦЬСОТ ШЭСЦЬ
шэсцьсót шэсць - šeścsót šeść

ШЭСЦЬСОТ АДЗІН
шэсцьсót адзін - šeścsót adzín

ШЭСЦЬСОТ
шэсцьсót - šeścsót

СЕМСОТ
семсót - siemsót

ШЭСЦЬСОТ ШЭСЦЬДЗЯСЯТ
шэсцьсót шэсцьдзясят - šeścsót
šeśćdziásiát

ШЭСЦЬСОТ ШАСНАЦЦАЦЬ
шэсцьсót шаснаццаць - šeścsót
šasnáccać

СЕМСОТ ДВАЦЦАЦЬ СЕМ
семсót дваццаць сем - siemsót
dváccać siem

СЕМСОТ СЕМ
семсót сем - siemsót siem

СЕМСОТ ДВА
семсót два - siemsót dva

ВОСЕМСОТ ТРЫ
восемсót тры - vosiemsót try

ВОСЕМСОТ
восемсót - vosiemsót

СЕМСОТ СЕМДЗЕСЯТ
семсót сэмдзесят - siemsót
siémdziesiat

ВОСЕМСОТ ВОСЕМДЗЕСЯТ
восемсót вóсемдзесят - vosiemsót
vósiemdziesiat

ВОСЕМСОТ ТРЫЦЦАЦЬ ВОСЕМ
восемсót трыццаць вóсем -
vosiemsót trýccać vósiem

ВОСЕМСОТ ВОСЕМ
восемсót вóсем - vosiemsót vósiem

ДЗЕВЯЦЬСОТ ДЗЕВЯЦЬ
дзевяцсót дзэвяць - dzieviaćsót
dziéviać

ДЗЕВЯЦЬСОТ ЧАТЫРЫ
дзевяцсót чатыры - dzieviaćsót
čatýry

ДЗЕВЯЦЬСОТ
дзевяцсót - dzieviaćsót

М
ТЫГР
тыгр - tyhr

ДЗЕВЯЦЬСОТ ДЗЕВЯНОСТА
дзевяцсót дзевяноста -
dzieviaćsót dzievianósta

ДЗЕВЯЦЬСОТ СОРАК ДЗЕВЯЦЬ
дзевяцсót сóрак дзэвяць -
dzieviaćsót sórak dziéviać

mus
djur

råtta

kanin

lejon

åsna

elefant

fågel

ungtupp

duva

gås

insekt

skalbagge

mygga

fluga

myra

val

haj

delfin

snigel

groda

ofta

М
трус
трус - trus

М
пацук
пацук - pacúk

Ғ
мыш
мыш - myš

М
слон
слон - slon

М
асёл
асёл - asiól

М
леў
леў - lieŭ

М
голуб
голуб - hólub

М
пеўнік
пеўнік - piéŭnik

Ғ
птушка
птушка - ptúška

М
жук
жук - žuk

Н
насякомае
насякомае - nasiakómaje

Ғ
гусь
гусь - huš

Ғ
мурашка
мурашка - muráška

Ғ
муха
муха - múcha

М
камар
камар - kamár

М
дэльфін
дэльфін - delfín

Ғ
акула
акула - akúla

М
кіт
кіт - kit

ча́ста
ча́ста - částa

Ғ
жаба
жаба - žába

М
смоўж
смоўж - smouž

omedelbart

plötsligt

även om

gymnastik

tennis

löpning

cykling

golf

skridskoåkning

fotboll

basket

simning

dykning

vandring

Storbritannien

Spanien

Schweiz

Italien

Frankrike

Tyskland

Thailand

хоць
хоць - choć

раптам
ра́птам - ráptam

неадкладна
неадкла́дна - nieadkládna

М
бег
бег - bieh

М
тэніс
тэ́ніс - ténis

F
гімнастыка
гімна́стыка - himnástyka

N
катанне на каньках
ката́нне на канька́х - katánnie na kańkách

М
гольф
го́льф - hólf

М
веласпорт
вела́спо́рт - vielaspórt

N
плаванне
пла́ванне - plávannie

М
баскетбол
баске́тбо́л - baskietból

М
футбол
фу́тбо́л - futból

F
Вялікабрытанія
Вялікабрыта́нія - Vialikabrytánija

М
пешы турызм
пе́шы туры́зм - piěšy turýzm

М
дайвінг
да́йвінг - dájvinh

F
Італія
Іта́лія - Itálija

F
Швейцарыя
Швейца́рыя - Šviejcáryja

F
Іспанія
Іспа́нія - Ispránija

М
Тайланд
Тайла́нд - Tajlánd

F
Германія
Герма́нія - Hiermáníja

F
Францыя
Фра́нцыя - Fráncyja

Singapore

Ryssland

Japan

Israel

Indien

Kina

Amerikas förenta stater

Mexiko

Kanada

Chile

Brasilien

Argentina

Sydafrika

Nigeria

Marocko

Libyen

Kenya

Algeriet

Egypten

Nya Zeeland

Australien

F
Японія
Япóнія - Japónija

F
Расія
Расі́я - Rasíja

M
Сінгапур
Сінгапúр - Sinhapúr

M
Кітай
Кіта́й - Kitáj

F
Індыя
Íндыя - Índyja

M
Ізраїль
Ізраї́ль - Izráil

F
Канада
Кана́да - Kanáda

F
Мексіка
Méксика - Miéksika

PL
Злучаныя Штаты Амерыкі
Злúчаныя Штáты Амéрыкі -
Zlúčanyja Štáty Amiéryki

F
Аргенціна
Аргенці́на - Arhiencína

F
Бразілія
Бразі́лія - Brazílija

F
Чылі
Чы́лі - Čýli

F
Марока
Марóка - Maróka

F
Нігерыя
Нігéрыя - Nihiéryja

F
Паўднёвая Афрыка
Паўднё́вая Áфрыка - Paŭdnióvaja
Áfryka

M
Алжыр
Алжы́р - Alžýr

F
Кенія
Кéнія - Kiénija

F
Лівія
Ліві́я - Lívija

F
Аўстралія
Аўстра́лія - Aŭstrálija

F
Новая Зеландыя
Нóвая Зелáндыя - Nóvaja Zielándyja

M
Егіпет
Егі́пет - Jehípiet

Afrika

Europa

Asien

Amerika

en kvart

en halvtimme

fyrtiofem minuter

1:00

2:05

3:10

4:15

5:20

6:25

7:30

8:35

9:40

10:45

11:50

12:55

klockan ett på natten

klockan två på
eftermiddagen

F
Азія
Áзія - Ázija

F
Еўропа
Еўропа - Jeŭrópa

F
Афрыка
Афрыка - Áfryka

паўгадзіны
паўгадзіны - paŭhadzíny

чвэрць гадзіны
чвэрць гадзіны - čverć hadzíny

F
Амерыка
Амерыка - Amiéryka

дзве гадзіны пяць хвілін
дзве гадзіны пяць хвілін - dzvie
hadzíny piac chvilín

адна гадзіна
адна гадзіна - adná hadzína

тры чвэрці гадзіны
тры чвэрці гадзіны - try čvérci
hadzíny

**пяць гадзін дваццаць
хвілін**
пяць гадзін дваццаць хвілін - piac
hadzín dváccać chvilín

чвэрць пятай
чвэрць пятай - čverć piátaj

тры гадзіны дзесяць хвілін
тры гадзіны дзесяць хвілін - try
hadzíny dziesiac chvilín

восем трыццаць пяць
восем трыццаць пяць - vósiem
trýccać piac

палова восьмай
палова восьмай - palóva vósmaĵ

**шэсць гадзін дваццаць
пяць хвілін**
шэсць гадзін дваццаць пяць хвілін
- šesć hadzín dváccać piac chvilín

**без дзесяці хвілін
дванаццаць**
без дзесяці хвілін дванаццаць -
biez dziesiaci chvilín dvanáccać

без чвэрці адзінаццаць
без чвэрці адзінаццаць - biez čvérci
adzináccać

**без дваццаці хвілін
дзесяць**
без дваццаці хвілін дзесяць - biez
dvaccací chvilín dziesiac

дзве гадзіны папаўдні
дзве гадзіны папаўдні - dzvie
hadzíny paraŭdní

адна гадзіна ночы
адна гадзіна ночы - adná hadzína
nóčy

без пяці хвілін гадзіна
без пяці хвілін гадзіна - biez piací
chvilín hadzína

förra veckan

den här veckan

nästa vecka

förra året

det här året

nästa år

förra månaden

den här månaden

nästa månad

2014-01-01

2003-02-25

1988-04-12

1899-10-13

1907-09-30

2000-12-12

panna

rynka

haka

kind

skägg

ögonfrans

наступны тыдзень
настúпны тýдзень - nastúpny
týdzień

гэты тыдзень
гэты тýдзень - héty týdzień

мінулы тыдзень
мінúлы тýдзень - minúly týdzień

наступны год
настúпны год - nastúpny hod

гэты год
гэты год - héty hod

мінулы год
мінúлы год - minúly hod

наступны месяц
настúпны мэсяц - nastúpny miésiac

гэты месяц
гэты мэсяц - héty miésiac

мінулы месяц
мінúлы мэсяц - minúly miésiac

**дванаццатага красавіка тысяча
дзевяцьсот восемдзесят восьмага
года**
дванáццатага красавіка тýсяча
дзевяцьсúт вóсемдзесят вóсьмага гóда -
dvanáccataha krasavíká týsiača dzieviačsút
vósiemdziesiat vósmaha hóda

**дваццаць пятага лютага дзве
тысячы трэцяга года**
двáццáцý пýтага лúтага дзве тýсячы
трéцýга гóда - dváccać piátaha liútaha dzvie
týsiačý tréciaha hóda

**першага студзеня дзве тысячы
чатырнаццатага года**
пéршага стúдзеня дзве тýсячы
чатырнáццатага гóда - piéršaha stúdzienia
dzvie týsiačý čatyrnáccataha hóda

**дванаццатага снежня
двухтысячнага года**
дванáццатага снéжня
двухтýсячнага гóда - dvanáccataha
snieżnia dvuchtýsiačnaha hóda

**трыццатага верасня тысяча
дзевяцьсот сёмага года**
трыццáтага вéрасня тýсяча дзевяцьсúт
сéмага гóда - tryccátaha viérasnia týsiača
dzieviačsút siómaha hóda

**трынаццатага кастрычніка тысяча
восемсот дзевяноста дзявятага
года**
трынáццатага кастрычнiка тýсяча
восемсúт дзевяноста дзýяятага гóда -
trynáccataha kastrýčnika týsiača vosiemsút
dzievianósta dziaviátaha hóda

М
падбародак
падбарóдак - padbaródaк

Ф
маршчына
маршчýна - marščýna

М
лоб
лоб - lob

PL
вейкі
вэйкi - viéjki

F
барада
барадá - baradá

F
шчака
шчакá - ščaká

ögonbryn

midja

nacke

bröst

tumme

lillfinger

ringfinger

långfinger

pekfinger

handled

nagel

häl

ryggrad

muskel

ben
skelett

skelett

revben

kota

urinblåsa

ven

artär

F
патыліца
патыліца - patýlica

F
талія
тáлія - tálija

N
брыво
брывó - bryvó

M
мезенец
мэзенец - miézieniec

M
вялікі палец
вялікі пáлец - vialíki páliec

F
грудная клетка
грудна́я клі́тка - hrudnája kliétka

M
указальны палец
указа́льны пáлец - ukazáľny páliec

M
сярэдні палец
сярэ́дні пáлец - siarédni páliec

M
безназоўны палец
безназо́ўны пáлец - bieznazóľny páliec

F
пятка
пята́ - piátka

M
пазногаць
пазно́гаць - paznóhać

N
запясце
запáсце - zapiásce

F
косць
ко́сць - kosć

M
мускул
му́скул - músul

M
пазваночнік
пазванóчнік - pazvanóčnik

M
пазванок
пазванóк - pazvanók

N
рабро
рабро́ - rabró

M
шкілет
шкіле́т - škiliét

F
артэрыя
артэ́рыя - artéryja

F
вена
ве́на - víena

M
мачавы пузыр
мачавы́ пузы́р - mačavý puzýr

vagina

sperma

penis

testikel

saftig

stark
mat

salt
adjektiv

rå

kokt

blyg

girig

strikt

döv

М
пеніс
пéніс - ріénis

Ғ
сперма
спéрма - спіérma

Ғ
похва
пóхва - рóchva

востры
вóстры - vóstry

сакавіты
сакавіты - sakavítu

Н
ячка
яéчка - jajéčka

вараны
váраны - várapu

сыры
сыры - surý

салёны
салёны - saliónu

строгі
стрóгі - stróhi

прагны
пра́гны - práhny

сарамлівы
сарамлівы - saramlívy

глухі
глухі - hluchí